

# ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б) БССР

№ 85 (6061) | 14 красавіка 1938 г., чацвер | ГЛАН 10 КАП.

## ПЕРШЫЯ ДНІ СЯЎБЫ

Сорак тры раёны рэспублікі пачалі веснавую сяўбу. На 10 красавіка па БССР засеяна 30 тыс. гектараў яравых культур, што складае 1,8 проц. плана. У першую чаргу масавую сяўбу разгарнулі паўднёвыя раёны рэспублікі. Напрыклад, Камяніцкі раён засеяў 2,338 гектараў або 30,2 проц. плана. Нараўніцкі раён — 2,062 гектараў або 26,4 проц. плана. Ельскі раён выканаў план сяўбы на 24,9 проц. Даманавіцкі — на 20,1, Тураўскі — на 30,9, Хойніцкі — на 23,1 проц. і т. д. Глебу пад яравыя культуры рыхтуюць ва ўсіх раёнах рэспублікі.

Пачатак веснавых палевых работ калгаснікі сустралі яшчэ свята. Заклік Сойнарама БССР і ЦК КП(б) БССР заклікаў сельгаспаўняцтва барыцца за высокі ўраджай сустраць калгаснай вясны з вялікім удзямам. З маторнай рабёнка паводзіліся аб масавым пераапрацоўцы калгаснікаў норм апрацоўкі глебы, аб усё больш шырокім разгортванні сацыялістычнага спарбінства паміж звонямі, брыгадамі і калгасамі.

Палітычна-вытворчы ўздым мас, выключна прыгожыя ўмовы, якія створаны партыяй і ўрадам для забавання высокага ўраджая, павінны быць выкарыстаны да канца, каб 1938 год адзначыць далейшымі пераходамі сацыялістычнага земляробства. У гэтай сувязі асабліва важна ўдзячыць і на хадзе выправіць усё гэта пымлікі, непадалкі, якія выяўляюцца ў першыя дні веснавой сяўбы.

З месці паспешваюць сігналы аб іярарванні элементарных правіл агратэхнікі. Напрыклад, у некаторых калгасах Капаткевіцкага раёна сёння неспроўчаным насеннем. Раёныя зямельны аддзел не паклапаціўся своечасова падрыхтаваць кадры для правядзення пратручвання.

У Даманавіцкім раёне на палевых работках адчуваецца вельмі дрэнная падрыхтоўка. На поле вывезена мізэрная колькасць угнаенняў. Сячэнне план сортабмену пшаніцы і ячменю На 10 красавіка ў раёне было засеяна каля 3.000 гектараў. З гэтай пшаніцы раёновымі сельгасамі засеяна зямельныя калгасныя. Дырэктар машына-трактарнай станцыі назваў не паклапаціўся своечасова да тава і калгасны трактарнай сеткі. Кожны сельгас прастояваў.

У раёне калгасу Хойніцкага раёна далучаецца нізкакасная апрацоўка глебы — мелкая ворыва, агрыхі. Устаноўлены ўрадам тэрміны падрыхтоўкі насення даўно мінулі. Мясца ў многіх раёнах, а прычыны жаласці і неапрацоўванасці зямельных органаў, нават цпер, калі збрэа разгарнуць масавую сяўбу, не закончыць сорбачэнне, не ўсё насенне ачышчана. У Пухавіцкім раёне, напрыклад, у раёне калгасу «Беларусь», Турынскага, Заданьскага і іншых сельсаветаў насенне не адпавядае ўстаноўленым калгасным па ўсходжасці і чыстасце, не закончан сортабачэнне.

Такое ж становішча ў многіх калгасах Сенненскага, Бягомльскага, Клімавіцкага, Віцебскага, Лёзненскага і некаторых іншых раёнаў. Рэспубліка адстае з вывазкі на поле ронных угнаенняў. Даволі скажаць, што план вывазкі гною выкананы толькі на 41,5 проц., а ў Суражскім, Клічаўскім, Смільвіцкім, Кермянскім, Церахоўскім, Вялікіхвіцкім і Бярэзінскім раёнах план вывазкі гною выкананы менш чым на 20 проц.

Такім чынам, у першыя дні сяўбы выявіўся рад буйнейшых недахопаў у выкананні элементарных правіл агратэхнікі. Прапунірае трэба нагнаць у бліжэйшыя дні. Пратручванне і яравізацыя насення, высокаякасная апрацоўка глебы, добрая угнаенне палёў, максімальнае захаванне ў глебе вільгаці, — усё гэтыя важнейшыя пытанні агратэхнікі будуць вырашаць лёс будучага ўраджая.

Значэнне трактарнага парка ў паспяховым правядзенні веснавой сяўбы агульнавядома. Амаль усё трактары

чысла на ўчасткі. Стаханаўцы з першых дзён палевых работ перавыконваюць нормы. Але ў некаторых МТС стыханаўская работа асобных трактарыстаў азначае тым, што МТС у цэлым працуюць дрэнна. Восць хоць-бы Уздзенская МТС. Вясна, вільгаць, за стала яе зніжыла. Многа трактароў закіравалі ў поле, не правяршышы спачатку якасці іх рамонт. Хутка аказалася, што ў некаторых трактарных няспраўныя дэталі, не адрэгуляваны плугі. Трактарысты выехалі ў калгасы не атрымаўшы ад дырэктры ні норм выпрацоўкі, ні норм выдаткавання гаручага.

Такія прыклады можна прывесці многа. Больш таго, Гасонская, Беняковіцкая, Кіраўская, Хойніцкая, Рудзенская, Ельска, Мазырская і некаторыя іншыя МТС далёка не закончылі рамонт трактарнага парка. Дарэчы, аб ганебным адставанні названых МТС у Наркамземе вельмі даўна. Але ні Наркамзема, ні кіруючыя арганізацыі раёнаў адстаючых МТС не паклапаціліся зрабіць усё неабходнае, каб падрыхтаваць трактарны парк.

Час пакончыць з чуждым духом большызма бюрократызму. Партыя не можа мірыцца з такім фактам, каб з-за расхлябанасці, бесплапатнасці Наркамзема і кіраўніцтва некаторых раёнаў не выкарыстоўваліся выдатныя машыны, якіх сацыялістычная прамысловасць угодзе прадставіла калгаснай вёсцы. Выкарыстаць да канца ўсе трактары і іншыя машыны, забеспяціць зорную іх работу — абавязковая ўмова барыцца за высокі ўраджай у гэтым годзе.

Дрэнная работа трактарнага парка ў некаторых месцах, прастой з'яўляюцца вынікам перасарадчасці дырэктароў МТС, нячужых, невольшывічкіх адносін да людзей. Аб гэтым гаворыць прыклады Лёзненскага раёна. У калгасе «Лічы» трактарысты дрэнна забеспячаны харчамі. Для работ трактароў не адведзены належныя ўчасткі. У калгасе «Чырвоны авангард» тры трактары не забяспечаны гаручым. Аказваецца, ніхто не паклапаціўся падрыхтаваць тару. З гэтай прычыны трактары простаюць.

Правільная арганізацыя працы і ўмяла расстаноўка людзей — вось што вырашае паспяхова правядзенне сяўбы. І тут першыя дні палевых работ паказваюць вельмі многа недахопаў. У некаторых калгасах не перагледжаны старыя, закінутыя нормы выпрацоўкі, якія даўно асуджаны жыццём. Не ўсюды арганізавана індывідуальная здольнасць. Да многіх брыгад і звоняў не ладзены рабочыя планы веснавой сяўбы.

Кожны дзень у сяўбу ўключваюцца новыя групы рабёнаў. Наступіў самы вышочкі і адказны этап барыцца за высокі ўраджай. Пасяць на выдатна, пасяць хутка і высокакасна — вось задача, для паспяховага вырашання якой павінны быць мобілізаваны ўсе сілы, усё срэды.

У мінулым годзе калгасы дабіліся велізарных поспехаў, але сунішчыцца на дэталіны ўзроўні ўраджайнасці мы не можам. Калгасы та ўмацаваліся, такія выдатныя людзі іх вырасілі, ідэя вярта толькі нашым партыйным і саветскім арганізацыям, зямельным работнікам умела, па-большэйку ўзяцца за кіраўніцтва веснавой сяўбой, як калгасная вёска пажака цуды ў барацьбе за высокі ўраджай.

Урок першых дзён сяўбы павінны быць улічаны ўсімі раёнамі рэспублікі. Бесперабойная работа трактарнага парка і жывога цягла, правільная арганізацыя працы, зорнае выкананне законаў агратэхнікі, большэвіцкія клопаты аб людзях, шырокае разгортванне сацыялістычнага спарбінства і стыханаўскага руху — вось пытанні, ад паспяховага ажыццяўлення якіх у першую чаргу залежыць лёс ўраджая 1938 года. Гэта з уойі пераконаўчысна паказалі першыя дні масавай сяўбы.

## ПІСЬМО АГУЛЬНАГАРАДСКАГА ЗЛЁТА СТАХАНАЎЦАУ ТАВАРЫШУ СТАЛІНУ

Сабраўшыся на агульнагарадскі з'езд, прысвечаны пахрытоўцы да міжнароднага пролетарскага свята Пяршага мая і да выбараў у Вархоўны Совет БССР, мы, стыханаўцы горада Менска, ішам Вам, нашаму любімаму правадзіру, настаўніку і другу ўсіх працоўных, наша пажака стыханаўскае большэвіцкае прывітанне.

Рыхтуючыся да гэтых двух рэзалец свята, мы, разам з уойм саветскім народам, свае першыя мыслі і пацудзі бязмежнай любі і ўдзячнасці зварачаем да Вас, наш дагаі таварыш Сталін, тварна вялікай Канстытуцыі перамогага сацыялізма, у якой ўвогнёнамі словамі запісаны найвялікшыя правы народаў краіны Советуа, актыўных будаўнікоў сацыялістычнага грамадства.

Дзякуючы Вашым, таварыш Сталін, пастойным клопатам, прапоўняа БССР адчуваюць сябе поўнапраўнымі членамі свайго мадэры-рацізма, вялікага Саюза саветскіх сацыялістычных рэспублік, спазналі ўсю пацудзі вызвалёнай працы, ратна і ўпэўнена жывуць пад сонцам Сталінскай Канстытуцыі.

Наша непераможная краіна сацыялізма пад Вашым мудрым, таварыш Сталін, кіраўніцтвам ўпэўнена ідзе ад

церамогі да перамогі, ствараючы шчаслівае, квітнюючае сацыялістычнае жыццё. Мы аблаем Вам, дарагі таварыш Сталін, яшчэ вышэй падыць нашу большэвіцкую пільнасць, яшчэ шыраі разгарнуць стыханаўскі рух на нашых прадпрыемствах, перадаць свой стыханаўскі вопыт усім рабочым, дабіцца таго, каб у нас не было ні аднаго адстаючага прадпрыемства, ні аднаго адстаючага чала.

Мы запэўняем Вас, таварыш Сталін, што шырокае выкарыстоўваючы вопыт выбараў у Вархоўны Совет СССР, мы ўзгорна пахрытоўцема і поспядзем выбары ў Вархоўны Совет БССР.

Дзень Пяршага мая і выбары ў Вархоўны Совет БССР сустраем яшчэ большымі вытворчымі пераходамі на ўсіх участках сацыялістычнага будаўніцтва.

Няхай жыве наша любімаа, вялікаа, магутная радзіма — СССР!

Няхай жыве наша вялікая родная партыя Лёніна — Сталіна!

Няхай жыве вялікі геній чалавечтва, які забяспечыў нам шчаслівае і радаснае жыццё, — любімы правадзір, бацька, настаўнік і друг наш родны Сталін!

## ЗЛЁТ СТАХАНАЎЦАЎ МЕНСКА

Учора ў Думе партыйнага актыва адбыўся агульнагарадскі з'езд стыханаўцаў прадпрыемстваў Менска. У рабоце з'езда прыняў удзел звыш 500 лепшых людзей, перадаваючы сацыялістычны вытворчы актыва.

З'езд адкрыў выканваючы абавязкі сакратара гаркома парты тав. Вержабовіч.

Пасля выбрана дэлегата і галоўнага прэзыдыумаў выступіў з дакладам ад падрыхтоўцы да Пяршага мая і выбараў у Вархоўны Совет БССР старшыня Менскага гарадскага савета тав. Ванеў.

Тав. Ванеў падрабозна ахарактарызаваў работу прамысловасці Менска ў першым квартале і асабліва спыніўся на рабоце адстаючых прадпрыемстваў (завод Яценіева, шклозавод «Пролетары», пагелія, фабрыка імя Зароўскага, завод «Чырвоная зара» і інш.), якія не даялі за тры месяцы дэяржае на дэкадзі тысяч рублёў прадукцыі.

Рад прадпрыемстваў выканаў колькасць паказальнікі вытворчій праграмы (завод імя Кірава, фабрыка «Савіка» і інш.), але не выканаў план па асартыменту.

Якспр прадупыніць такога важнейшага прадпрыемства, які хлэбазавод, зусім дрэнна. Есць нямаля школьніцкіх розныя прымесі — жалеза, шкло і інш.

Стаханаўскі рух на некаторых прадпрыемствах (швейная фабрыка «Кастрычнік», фабрыка імя Тальмана, «Савіка») аслаб. Замест росту колькасці стыханаўцаў мы тут маем адрацотнае — паніжэнне. А на гэтых фабрыках ёсць выдатныя людзі, якія ў два-тры разы перавыконваюць свае нормы, але іх вопыт не перадаецца.

## ЗАБАСТОўКА МЕТАЛІСТАЎ У ФРАНЦЫІ ПАШЫРАЕЦЦА

ПАРЫЖ, 12 красавіка. (БЕЛТА). Правакацыйная «непрымірмасць» машынабудавнічых прадпрыемстваў Парыжскага раёна, якія адмаўляюцца ад перагаворў з рабочымі аб заключэнні новых калектыўных дагавораў і аб павышэнні зарплат, выклікала далейшае пашырэнне забастоўкі металістаў. Паводле падлікаў газет, у Парыжскім раёне забастоўкамі ахоплены 130 тысяч ра

бочых, занятых, прыкладна, на 100 прадпрыемствах.

Як указвае «Юманітэ», учора дэлегат рабочых наведваў адміністрацыйнае прадпрыемстваў. Аднак частка дэлегатый нават не была прынята.

Паводле паведамлення агенства Гавас, бюро Нацыянальнай федэрацыі металістаў прыняло рэзалюцыю салідарнасці з бастуючымі рабочымі.

Пад бурныя апладысмэнты з'езд адпалосна прыняў прывітаннае пісьмо галгасам правадзіру народаў таварышу Сталіну. Таксама прыняў зварот да ўсіх рабочых і работніц Менска.

## ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ Ў КІТАІ

У ПАУНОЧНЫМ КІТАІ ХАНЬКОУ, 12 красавіка. (БЕЛТА). У правінцыі Шаньцзя кітайскія войскі шпарка прасоўваюцца да Яньчжоу і Тайвані. Буйныя кітайскія сілы выдчуць безупынная атакі японскіх пазіцый у раёне на поўдзень ад Тэнсяна.

У паўднёвай частцы правінцыі Шаньцзя баі скарэнтаваліся вакол Ісэня. Кітайскія войскі паступілі непаралельна да горада. Большасць стратэгічных дунгатаў вакол горада знаходзіцца ў руках кітайскіх войск. У самім горадзе японскія часткі поўнацю акружаны кітайскімі войскамі.

10 красавіка кітайскія самалёты бамбардыравалі японскія артылерыйскія пазіцыі ля Ісэня. Згодна японшым паведамленням, кітайскія войскі на паўднёвы захад ад Ісэня занялі вёскі Луанькоу і Таньгуйшань. 9 красавіка калі чыгуначная станцыя Гуацзэнь (на поўдзень ад Сойчжоу) кітайскія зенітна артылерыя збіла японскі бамбардыроўшчык.

## ВАРВАРСКАЯ БАМБАРДЫРОўКА КАНТОНА

ШАНХАЙ, 11 красавіка. (БЕЛТА). Учора Кантон (вялікі горад на поўдні Кітаі) святкаваў перамогу кітайскіх войск на фронце Цянцзінь-Пукуюскай чыгункі. Вуліцы былі перапоўнены народам. У гэты час з вялікай вышыні японскія самалёты скінулі некалькі бомб, з якіх адна ўпала ў цэнтры го

## НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

УСХОДНІ АРАГОНСКІ ФРОНТ У сектары Марэлья (на поўдзень ад ракі Эбро) рэспубліканскія часткі ў выніку жорсткага бою адбілі ў ворага вёску Вальбона і занялі некалькі горных вышынь. У гэтым сектары мяшэжны і інтэрвенты скарэнтавалі адборныя часткі і магутныя срэды сучаснай вайсвай тэхнікі. Аднак усё намаганні італьянскіх дывізіў прадаўжаць тут наступленне былі безрэзультатнымі. Рэспубліканскія войскі безупыннымі контратакамі скоўваюць дзеянні інтэрвентаў, прымушаючы іх прымаць рэкулінашы баі.

На лініі ракі Сегра рэспубліканскія войскі пачалі наступальныя дзеянні ў раёне Гранха дэ Эскарпе і Серос (на паўднёвы ўход ад Лерыды). Рэспубліканцам удалося захапіць у мясціжы каў вёску Гранха дэ Эскарпе і заняць узвышша Танхат. Рэспубліканскія часткі прымусілі мясціжыка пакінуць л

## ВЫСТУПЕННЕ ПІТОўСКАГА ПРЭМ'ЕРА МІРОНАСА

КАУНАС, 12 красавіка. (БЕЛТА). На пасяджэнні літоўскага сэйма выступіў з заявамі прэмер Міронас.

«Пасля аднаўлення дыпламатычных адносін з Польшчай», — заявіў Міронас, — кожны ставіць сабе пытанне: што ж далей? Ці магчыма з аднаўленнем дыпламатычных адносін разгарнуць таксама адносіны паміж двума суседнімі краінамі і ў іншых галінах? Калі Польшча пажадае, то літоўскі ўрад гатовы ўстаўнавіць падобнага роду адносіны.

Апоўнае напружанне ў адносінах паміж Літвой і Польшчай акрунула ні вёсоў замежнай палітыкі Літвы, ні

## ДЭКЛАРАЦЫЯ НОВАГА ФРАНЦУЗСКАГА ўРАДА

ПАРЫЖ, 12 красавіка. (БЕЛТА). Сёння вечарам па пасяджэнні палаты дэпутатаў Эдуар Даладэ агаласіў дэкларацыю ўзначальнамага ім новага ўрада.

«Усе праблемы — фінансавыя, эканамічныя, сацыяльныя і палітычныя, — заявіў Даладэ, — цесна звязаны з праблемай нашай безапаснасці. Нашы палітычныя абарона патрабуе здаровай валюты, здаровага фінансаў, а таксама моцнай эканомікі».

Заявіўшы талей, што «усе канфлікты могуць быць урэгуляваны ў рамках закона з дапамогай працэдур пагаднення і арбітражу», Даладэ заклікаў рабочых і прадпрыемцаў да «патрыятызма і захавання асіражонасці».

Рабочыя, гаворыўшы ў дэкларацыі, не павінны займаць прадпрыемства, а «прадпрыемцы павінны з усёй лаяльнасцю ажыццяўляць сацыяльнае абавязнасць».

«Урад, які класіфіцыруе выключна аб напцянальных інтэрасах, — гаворыцца далей у дэкларацыі, — неадкладна-ж забяспечыць аднаўленне вытворчасці зброі, якая з'яўляецца неабходнай для безапаснасці дзяржавы і без якой Францыя стала-б здыбачай для замежнага напцясця».

«Урад не дапушчыць, — прадаўжае дэкларацыя, — каб пагрозы навісілі над граніцамі Францыі, над яе шляхамі зносін і калоніямі. Урад не дапушчыць, каб замежныя ўплывы наносілі шкоду Францыі і аказвалі даўленне на ратонні ўрада, накіраваныя на ўзмацненне прыпальскіх сувязей Францыі і захаванне вернасці ўсім пактам і дагаворам, якія Францыя падпісала».

ПАРЫЖ, 12 красавіка. (БЕЛТА). Пасля агалашэння ўрадавай дэкларацыі і кароткага перапынку палата дэпутатаў большасцю 576 галасоў супроць 5 выказала давер'е ўраду Даладэ'а.

ПАРЫЖ, 12 красавіка. (БЕЛТА). Унесены ўрадам у палату дэпутатаў фінансавы законпраект складошча з аднаго артыкула: «Урад упэўнаваж

## ЗАБАРона ПЕРШАМАЙСНІХ ДЭМАНАСТРАЦЫІ У ЧХАСЛАВАКІІ

ПРАГА, 12 красавіка. (БЕЛТА). Учора чэхаславацкі прэмер Гоцца зноў прыняў прадстаўнікоў сулэта-нямецкай партыі — Кулда (старшыня парламентскай фракцыі геніянаўцаў) і Пфогнера (сенатар) і вёў з імі доўгую гутарку. Аб змесце перагаворў, не паведамляецца.

ПАРГА, 12 красавіка. (БЕЛТА). Учора чэхаславацкі прэмер Гоцца зноў прыняў прадстаўнікоў сулэта-нямецкай партыі — Кулда (старшыня парламентскай фракцыі геніянаўцаў) і Пфогнера (сенатар) і вёў з імі доўгую гутарку. Аб змесце перагаворў, не паведамляецца.

## СУЛЭТА-НЯМЕЦКІ ФАШЫСЦКІ ЛЕГІОН У ЧХАСЛАВАКІІ

ЛОНДАН, 12 красавіка. (БЕЛТА). Газета «Дэйлі геральд» паведамляе, што Плітэр загадаў стварыць у Чэхаславакіі «Сулэта-нямецкі легіон», па ўзору фашысцкага легіона, створаана ў свой час у Аўстрыі. У камітэце геніянаўскай партыі ў Дрэздэне адмовіла «змоўленая вырбоўка ў гэты легіон. Наколькі штаты «Сулэта-нямецкага легіона» аказаліся ўжо запоўненымі, то частка завербаваных накіравана ў «прапоўнячы лагеры» Радзбей

ля (блізка ад Дрэздэна), дзе яны праходзіць ваеннае абучэнне.

## ПРАГА, 12 красавіка. (БЕЛТА). Учора чэхаславацкі прэмер Гоцца зноў прыняў прадстаўнікоў сулэта-нямецкай партыі — Кулда (старшыня парламентскай фракцыі геніянаўцаў) і Пфогнера (сенатар) і вёў з імі доўгую гутарку. Аб змесце перагаворў, не паведамляецца.

## ЗАБАРона ПЕРШАМАЙСНІХ ДЭМАНАСТРАЦЫІ У ЧХАСЛАВАКІІ

ПРАГА, 13 красавіка. (БЕЛТА). Я паведамляе рад газет, нарэда чэхаславацкага ўрада ў складзе прэмер і міністраў замежных і ўнутраных спраў, ваеннага і асветы рашыла прадаўжаць існуючую забарону сходаў і дэманстрацый да 1 мая. У выніку гэтага рашэння забараняюцца першамайскія дэманстрацыі.

Забарона першамайскіх дэманстрацый упершыню за 20-гадовае існаванне Чэхаславацкай рэспублікі азначвае

## ЗАБАРона ПЕРШАМАЙСНІХ ДЭМАНАСТРАЦЫІ У ЧХАСЛАВАКІІ

Уступіў з боку ўрада рэакцыянаму блоку і геніянаўскай агентуры германскага фашызма, якія былія разгортвання масавага народнага руху за дэмакратыю і свабоду Чэхаславакіі. Прастасуючы супроць забароны першмайскія дэманстрацыі, комуністычная газета «Ротэ Фанэ» піша: «Атакі капіталаўтаў супроць і мал павінны быць адліты. Прапоўнячы народ павінен мець права ў дзень і мая адкрыта дэманстраваць супроць фашызма».

## ЗАБАРона ПЕРШАМАЙСНІХ ДЭМАНАСТРАЦЫІ У ЧХАСЛАВАКІІ

Уступіў з боку ўрада рэакцыянаму блоку і геніянаўскай агентуры германскага фашызма, якія былія разгортвання масавага народнага руху за дэмакратыю і свабоду Чэхаславакіі. Прастасуючы супроць забароны першмайскія дэманстрацыі, комуністычная газета «Ротэ Фанэ» піша: «Атакі капіталаўтаў супроць і мал павінны быць адліты. Прапоўнячы народ павінен мець права ў дзень і мая адкрыта дэманстраваць супроць фашызма».

## ЗАБАРона ПЕРШАМАЙСНІХ ДЭМАНАСТРАЦЫІ У ЧХАСЛАВАКІІ

Уступіў з боку ўрада рэакцыянаму блоку і геніянаўскай агентуры германскага фашызма, якія былія разгортвання масавага народнага руху за дэмакратыю і свабоду Чэхаславакіі. Прастасуючы супроць забароны першмайскія дэманстрацыі, комуністычная газета «Ротэ Фанэ» піша: «Атакі капіталаўтаў супроць і мал павінны быць адліты. Прапоўнячы народ павінен мець права ў дзень і мая адкрыта дэманстраваць супроць фашызма».

## ЗАБАРона ПЕРШАМАЙСНІХ ДЭМАНАСТРАЦЫІ У ЧХАСЛАВАКІІ

Уступіў з боку ўрада рэакцыянаму блоку і геніянаўскай агентуры германскага фашызма, якія былія разгортвання масавага народнага руху за дэмакратыю і свабоду Чэхаславакіі. Прастасуючы супроць забароны першмайскія дэманстрацыі, комуністычная газета «Ротэ Фанэ» піша: «Атакі капіталаўтаў супроць і мал павінны быць адліты. Прапоўнячы народ павінен мець права ў дзень і мая адкрыта дэманстраваць супроць фашызма».

## ЗА РУБЛЖОМ:

Дэкларацыя новага французскага ўрада. Забастоўка металістаў у Францыі расшыраецца. На фронтах у Іспаніі. Выступленне літоўскага прэмера Міронаса. Варварская бамбардыроўка Кантона. Сулэта-нямецкі фашысцкі легіон у Чэхаславакіі. Забарона першамайскіх дэманстрацый у Чэхаславакіі. Ваенныя дзеянні ў Кітаі.

Агенства Гавас паведамляе, што фінансавая камісія палаты дэпутатаў учора прыняла фінансавы законпраект урада 20 галасамі радыкал-сацыялістаў, сацыялістаў і комуністаў. Супроць ніхто не галасавалі. Астаннія члены камісіі ўстрымаліся.

Выступіўшы на пасяджэнні камісіі міністр фінансаў Маршало заявіў, што ўрад не збіраецца скарыстаць поўнамоцтва, якіх ён патрабуе ад парламента, ні для ўвядзення кантролю над валютнымі аперацыямі, ні для ўвядзення падатку на капітал. З другога боку, заявіў міністр, урад думае абласці спецыяльным падатковым падаткам усіх грамадзя

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЁ

ПАЛІТЫКА І ГАСПАДАРКА — НЕПАДЗЕЛЬНЫ

(Швейная фабрыка «НІМ» — Менск)

Роўна ў назначаны час усе камуністы былі ў зборы. З 31 членаў і кандыдатаў партыі прысутнічаюць 29. Пяць чалавек па ўважлівых прычынах не мелі магчымасці прысутнічаць на сходзе. Памяшканне для схода — зручнае, чыстае, для кожнага ёсць папера, аловак. Сход пачаўся арганізавана. Выбары прэзідыума не занялі доўга часу і прайшлі дэлавіта. Сакратар парткома тав. Каган у сваім дакладзе аналізаваў партыйную арганізацыю з прааробнай работай. Сам тав. Каган — малады партыйны работнік, усяго 5 месяцаў таму назаван бы стаў сакратаром парткома. Тав. Каган ведае фабрыку, многіх людзей, бо працуе ён тут трыці год. Гэта адчуваецца па дакладу, насчытаваным фактамі, прозвішчамі.

Дакладчык гаворыў, што за справядлівы перыяд партыйнай арганізацыі ўзмацнілася, партыйнае жыццё стала больш поўнакроўным. Партарганізацыя многа перапрацавала ў мінулай выбарчай кампаніі: 30 камуністаў і 40 непартыйных большавікоў кавалі перамогу блока камуністаў і беспартыйных на выбарах у Вархоўны Совет СССР. Дакладчык, кастатаваўшы некаторы абыякавы ў партыйнай рабоце, спыніўся на многіх недахопах, быў самакрытычным. Але, гаворачы аб многіх недахопах, глыбокага аналізу становішча работы партарганізацыі дакладчык так і не зрабіў.

Тав. Каган вельмі каротка і агульна гаворыў аб становішчы вытворчасці, аб ліквідацыі вынікаў школьніцтва, аб авангарднай ролі камуністаў на вытворчасці. А між тым, справы на фабрыцы, налічваючы 300 рабочых і служачых, — даўка нездольналічова.

На фабрыцы доўгі час арудвалі закліятыя ворагі народа. Яны гнязділіся ў вытворчасці, дырэкцыі, парткоме. Ворагі і з'ятыя органы НКВД. Але вынікі і школьніцтва работнікі і на сённяшні дзень не ліквідаваны. Фабрыка, якая заклікана ўзроста абслужыць узросшыя запатрабаванні тысяч працоўных, працуе яшчэ дрэнна. Кожны, праходзячы па Ленінскай вуліцы, бачыць штодзённую чаргу ля ўваходу ў аддзел заказаў і прымерачунок. Каб заказаў каспном, паліто, пмаат прыходзіла трапіць часу. Заказы, як і перапрацаваны, тэрмін не выконваюцца. Наўважлівасць, грубасць да заказчыкаў, брак, пераробкі, недаробкі маюць вялікае месца ў рабоце фабрыкі.

Як-жа дабіцца палепшання работы? Ні дакладчык, ні выступаўшыя па справаздачы парткома 17 аратараў нічога станоўчага не сказалі.

Тэхнічны дырэктар фабрыкі т. Шмуклер, які правільна крытыкаваў работу парткома за недастатковую ўвагу да вытворчасці, сам нічога канкрэтнага не сказаў аб тым, што партарганізацыя, камуністы павінны зрабіць, каб фабрыка працавала добра.

Камуністы ў сваіх выступленнях крытыкавалі партком, Варашылаўскі райком. Выступаўшыя гаварылі аб недахопах агітацыйна-масавай работы ў цехах, нізкім узроўні агітацыі, аб недахопах у партыйнай вучобе, слабым уцягненні камуністаў у партыйную работу.

Дрэнна абстаяла ў нас справа з партучобай: два месяцы гурток па гісторыі партыі не займаўся па віне Варашылаўскага райкома, які адтэрмінаваў кіраўніка ад заняткаў, не забяспечыўшы вылучэння другога прапагандыста. (Палер).

Агітатары прадастаўлены самі сабе, ім не кіруюць, не дапамагаюць. За ўвесь час было толькі два семінары. (Гліна).

У нас мала кваліфікацыя аб роспе камуністаў, іх запатрабаванні. Вось я, член партыі, хацеў бы актыўна працаваць. Але мне партыйныя даручэнні не даюць. (Самсонавіч).

Нам фактом не адчуваецца сярод рабочых. Ён самаўхіліўся ад масавы-агітацыйнай і вытворчай работы. Партком дрэнна кіруе прафесійнай арганізацыяй. (Вольпаў).

Заслужанай крытыцы падвергнуў на сходзе рэдактар фабрычнай насагнагазеты тав. Любнер. На фабрыцы газета выпускаецца толькі да юбілейных дат. Справаздачна-выбарчыма сходу тав. Любнер не прысвечыў ні аднаго артыкула.

Сход працягнуўся два вечары. Работу парткома срод прызнаў звальняючай. У прынятым рашэнні адзначалася буйная недахоп у рабоце парткома і наменаны канкрэтныя заданні па палепшанню ўсёй партыйнай работы.

Да выступаўшых і абмеркавання кандэлатур срод палітоў сур'ёзна і дэлавіта. Тайным галасаваннем у склад парткома выбраны тт. Каган, Вольпаў, Электух, Палер і Пераляма. Сярод выбраных — тры новыя таварышы.

Г. ВАРХОУСНІ.

ШТОДЗЕННА ПРАЦАВАЦЬ З БЕСПАРТЫЙНЫМ АКТИВАМ

(Партарганізацыя гомельскага дрэваапрацоўчага камбіната імя тав. Ежова)

11 красавіка пачаўся справаздачна-выбарчы сход партарганізацыі дрэваапрацоўчага камбіната імя тав. Ежова.

Роўна ў 6 гадзін вечара ў добра абсталяваным, утульным парткабінеце, пры ступорантаннай ўвазе ўсіх камуністаў, срод прыступіў да работы.

У сваім дакладзе сакратар парткома т. Герман ахарактарызаваў работу партыйнай арганізацыі за справаздачны перыяд.

Партыйная арганізацыя камбіната, — гаворыць т. Герман, — узорна выканала ўказанні таварыша Сталіна на лютаска-сакавіцкім Пленуме ЦК ВКП(б), прапарала вялікую работу па ачышчэнню партарганізацыі і ўз'яло камбінат ад траціцкіска-бухарынскіх, шпіёнскіх, двярэйных элементаў, якіх, маскуючыся, прапарала на камбінат і праводзілі школьніцкую, звыерсійную работу.

Пасля правядзення гэтай сур'ёзнай ачысткі партарганізацыя, шляхам разгортвання партыйна-масавай работы на камбінате, дабілася паспяховай у справе значнага палепшання ўсёх галін работы. Вылучэннем на кіруючую работу маладых, правяраных кадраў, камбінат забяспечыў выкананне плана першага квартала на 107 процантаў.

Аднак пры правядзенні гэтай адказнай работы партком дапусціў памылкі. У парадку перастаноў партыйны камітэт выключыў з ролі партыі няшмат чэсных камуністаў, якіх аказаліся асярамі паклібінаў і кар'ерыстаў. Так, няправільна быў выключен тав. Хіжын — тэхніраўнік м'яблевай фабрыкі, тав. Барысенка — кадравы рабочы, тав. Панкоў. Толькі пасля гістарычнага рашэння студзеньскага Пленума ЦК ВКП(б) партком выправіў свае памылкі.

Далей тав. Герман расказаў партыйнаму сходу, як партком, выконваючы ўказанні партыі, дабіўся паспяховай у справе вырошчвання і вылучэння новых людзей, новых кадраў.

Раней мы скардзіліся, што на камбінате нельга падарбаць прапагандыстаў. А зараз, калі сур'ёзна,

па-большэвінску ўзяліся за справу ідэйна-палітычнага росту камуністаў, знайшлі 20 чалавек добрых прапагандыстаў, якіх у гуртках па вывучэнню гісторыі партыі паказавалі ўзоры прапагандыскай работы. Партыйная школа ўпершыню ў практыцы работы партыйнага камітэта зааказвае праграму па гісторыі партыі.

Партыйны камітэт, падтрымоўваючыся да выбараў у Вархоўны Совет БССР, вылучыў для работы на ўчастках 80 агітатараў, з якіх 24 вылучаны ўпершыню.

За прайшоўшы час партарганізацыя прыняла ў рады партыі 32 чалавекі. Недастатковы рост партыйных радоў па нашаму камбінату тлумачыцца тым, што мы слаба валі работу з беспартыйным актывам, у выніку чаго ў нас група спачувачых складаецца толькі з 16 чалавек.

Выступаўшы ў спрэчках камуністы па-большэвінску ўскрывалі недахопы работы партыйнага камітэта. Так, тав. Кармын гаварыў, што на камбінате яшчэ і зараз арудуюць ворагі народа; прастой, паломкі машынаў іх работа.

Камуніст тав. Хіжын звярнуў увагу партыйнага схода на тое, што партыйны камітэт вельмі мала аддаваў увагу партыйна-масавай рабоце сярод рабочых. У пагоні за колькасцю праводзіўшы гурткі партыйны камітэт упусціў якасць. Так, дажогна бясцэнна прымацавана па 40—50 чалавек і ім цяжка ахапіць такую колькасць людзей.

Усёмі слаба партыйны камітэт у сваёй рабоце дапамагаў рабоце заводскага і цэхавога друку, — гаворыць тав. Самарын, — не дапамагаў росту рабелёўскаму тым, што не разгадваў своечасова на амяшчэнні матэрыялаў, ускрываючы недахопы ў рабоце камбіната.

У спрэчках выступілі таксама тт. Салоўскі, Цімафееў, Шарашэўскі і Барысенка. Усяго ў першы дзень выказаліся сем чалавек.

Сход прадаўжае сваю работу.

Н. ГРІШЫН.

ГОМЕЛЬ. (Нар. «Звязды».)

АБ ЧЫМ ГАВАРЫЛІ КОМУНІСТЫ

(Віцебскі станкабудаўнічы завод імя Кірава)

Камуністы станкабудаўнічага завода імя Кірава прыйшлі на свой справаздачна-выбарчы сход у назначаны час, без спазнення. Прыйшлі ўсе, за выключэннем 6 таварышаў — хворых, знаходзячыхся ў камандзіроўцы. Арганізавана прайшлі выбары прэзідыума.

Даклад сакратара парткома тав. Пальмана цягнуўся гадзіну і 10 мін. Знешне даклад ахапіў амаль усе пытанні з жыцця і работы партыйнай арганізацыі, прыводзіліся лібы і факты, называліся прозвішчы і імяны. Аднак, у цэлым даклад усё-ж атрымаўся не глыбокі. Асноўная памылка дакладчыка заключалася ў тым, што за прывядзенымі ім лічбамі і фактамі не было відаць жывых людзей, іх твар і іх работа. Некалкі прыкладаў.

На заводзе налічваюцца 50 агітатараў, палітбесцэнкаў і чытыкаў. Дакладчык называе некалькі прозвішч лютых агітатараў: тт. Шылоўскага, Немчанка, Файнберг і інш. Гэтых агітатараў, — гаворыць дакладчык, — заўсёды ўважліва слухалі. Восі і Усё. Між тым, трэба было паказаць добры вынік халі-б аднаго-двух агітатараў.

Дакладчык называе прозвішчы лепшых рабочых вытворчасці, вылучаных на адзначны гаспадарчы і іншыя работы. Гэта нашы растуць таварышы, — падкрэслівае дакладчык і на гэтым ставіць кропку. Ні слова аб рабоце з імі, аб зааважненні іх заправаў.

На заводзе арудвалі ворагі народа. Дакладчык, праўда, аб гэтым гаворыць, нават падкрэслівае незааважненасць павышэння пільнасці. Але і тут ўшучана галоўнае. Не было сказаана, што ў цехах канкрэтна зроблена па ліквідацыі вынікаў школьніцтва.

За справаздачны перыяд было прынята ў партыю 20 чал., — гаворыць тав. Пальман. Але хто яны такіх, чым яны заслужылі высокую азнае члена партыі Леніна—Сталіна, як іх уцягваюць у партыйную работу — аб гэтым дакладчык умалчаў.

Не мінуў тав. Пальман сказаць аб мералюбстве тах выкапаных рашэння студзеньскага Пленума ЦК ВКП(б), але гаворачы аб дапушчальных памылках, ён менш за ўсё спыніўся на выпраўленні гэтых памылак.

Па дакладу разгортнуліся аживленыя спрэчкі. Камуністы востра крытыкавалі не толькі ў рабоце парткома.

— Я малашымны — гаворыць тав. Каўноўч. — Не раз прасіў тав. Пальмана дапамагчы мне ўзняць свой палітычны і агульнаадукацыйны ўзровень. Але мая прасьба так і асталася

незаславоленай. Мне не ўцягваюць у актыўную партыйную работу і не даюць ніякіх партыйных даручэнняў.

Тав. Рутэнберг гаворыць аб слабым кіраўністве парткома камсамольскай арганізацыяй. Партком мала пікава і такім важным пытаннем, як рост партыі за лік камсамольцаў. Камсамольская арганізацыя за справаздачны перыяд перадала ў партыю толькі 18 камсамольцаў.

Усяго ў першы дзень выступіла 19 таварышаў. Спрэчкі праходзяць на высокім узроўні.

Другі дзень справаздачна-выбарчага схода працягваліся спрэчкі па дакладу сакратара парткома. Як і ў першы дзень, камуністы завода адкрыта ўказвалі на недахопы ў рабоце парткома, спыняліся на далейшых задатках.

Тав. Будойнін гаворыць аб пачуццях да сігналу камуністаў з боку парткома. Ён прыводзіць такі прыклад. Камуністы цеха № 2 неаднаразова сігналіравалі парткому аб школьніцкіх справах у цеху. Але ў парткоме гэтым сігналам не надавалі значэння. А ў выніку — органы НКВД вораг быў пажрыты без удеулу грамадскасі.

Рэзкай крытыцы была падвергнута работа партыйнага камбіната за слабую дапамогу прапагандыстам. Крытыкавалі і заводскую газету «Кіравец» за слабае асветленне партыйнай работы і недастатковую барацьбу за рэагаванне на рабараўскія замекі.

Усяго з заісаўшыхся ў спрэчках 37 чалавек — выступіла 25 чалавек. Партыйны сход прызнаў палітычную лінію парткома правільнай і практычную работу звальняючай.

У рэзультате тайнага галасавання склад партыйнага камітэта больш чым напалову адноўлен за лік маладых растуць камуністаў. Упершыню выбраны ў новы партком тт. Куркоў — стаханавец, няўзнаа вылучаны ў масторны цеха шырсакава; Фрыдман — стары рабочы завода, які зараз вылучан на пасадку дырэктара стаханавскай школы; тав. Рохлін — інжынер, стар. станкабудаўнічага цеха і тав. Рутэнберг — сакратар камсамольскага камітэта.

У новы партком таксама выбраны трох таварышаў, якіх былі ў рашэйшым складзе камітэта.

Сакратаром парткома выбран т. Рабкін—рэдактар газеты «Кіравец» і нам. сакратара парткома тав. Фрыдман.

З. ЛАРЫСАУ.

ПА СЛЯДАХ ВЫСТУПЛЕННЯ „ЗВЯЗДЫ“

„ПАЛІТЫЧНАЕ НЕДАМЫСЛЕ“

ПАСТАНОВА БЮРО ВІЦЕБСКАГА ГАРКОМА КП(б) АД 11 КРАСАВІКА 1938 Г.

Абмеркаваўшы змест чытаных у «Звяздзе» ад 8 красавіка і «Правдзе» ад 10 красавіка артыкулы пад загалоўкам «Палітычнае недамысле», бюро гаркома партыі кастатавае правільнасць гэтых артыкулаў і пастанаўляе:

Справаздачна-выбарчы сход у партарганізацыі «Галоўрыба» амяніць, як правядзены з парушэннем інструкцыі ЦК ВКП(б) і на нізкім палітычным узроўні.

Указаньні выконваючаму абавязкі партгора «Галоўрыба» тав. Пайявічу на фармальны падыход да падрыхтоўкі і правядзення выбараў у партарганізацыі.

Вык. абав. сакратара гаркому партыі.

Адзначыць, што з боку інструктара гаркома партыі тав. Гіндзінай не было аддаваднай праверкі падрыхтоўкі па выбараў і не была дадзена правільная ўстаноўка партарганізацыі ў момант галасавання.

Прапанаваць інструктара ГК тав. Гіндзінай растлумачыць партарганізацыі рашэнне бюро гаркома аб дапушчанай памылцы партарганізацыі «Галоўрыба» ў момант выбараў і правесці партгорна справядзачы і выбары партгора на больш высокім ідэйна-палітычным узроўні. МАТЛАХОУ.

Вык. абав. сакратара гаркому партыі.

Леса російскіне, соберітесь все! Выберіте по самой большой осине, чтоб образ ихний вечно висел, под самым небом качался синий. Гэта — радкі з верша, напісанага Маякоўскім «па прыватнаму поваду». І вось цалер, праз шаснаццаць год, калі кожны чэсны чалавек шукае і не знаходзіць слоў, дастатковых, каб зааказіць траціцкіска-бухарынскіх шпіёнаў, подлых зраднікаў раздзімы і изрода, — п'ялюне но гунаць радкі Маякоўскага як толькі што выраўнаеся праекцыяе фашысцкім забойцам!

Звяртаючыся да свайго многамільённага чытача, Маякоўскі пісаў: «Не тешыся, товарищ, мирными днями, ставай добродушно в брак. Товарищ, помни: между нами орудут классовый враг».

Класавы вораг, подлый фашысцкі шпіён — траціцкіска-бухарынскіх прадальнікі і зраднікі не маглі, вядома не заўважыць, якую магучую аброу прапаганды сацыялізма ўцялае з сябе творчасць Маякоўскага. Усмагчыма Авербахі, Варонскія, Бухарыны — усе тыя, хто спачатку імкнуўся дыскрэдытаваць вялікага класіка сацыялістычнай літаратуры М. Горькага, а пасля паднялі на яго сваю ачальную руку, — гэтыя подлыя людзі не пакінулі ў спакоі і В. Маякоўскага.

Дзікая траўля і паклібы, двудушныя ўсёмі аб імным уладку таланта, вышпё і вгёр усёй траціцкіска-бухарынскай аграві суправаджалі Маякоўскага на ўсім яго мужным шляху. Ворагі імкнуліся адпартурхнуць, аслабіць Маякоўскага, хапелі прымусяць яго замучыць або перанесці на «нейтральны» тэмы. Арганізаваная траціцкіска-бухарынская бандаж траўля Маякоўскага прывяла да заўчаснай смерці паэта.

Але мы ведаем, што п'яккія перажыванні ні на секунду не аслаблялі веры Маякоўскага ў камунізм, веры ў партыю Леніна—Сталіна. Маякоўскі памёр з п'ярдлай верай у сацыялізм, перакананы, што ён зрабіў у жыцці правільную справу.

«Явившись в Це Ка Ка идущих светлых лет, над бандой поэтических рвачей и выжит я подуму, как большевистский партбилет, все сто томов монх партийных книжек».

Змятаючы з твару зямлі подлых ворагаў, совесці народ знішчыў тых, хто прабаваў стаць паміж ім і яго выдатным паэтам.

Вершы Маякоўскага напоўнены пацухіем нянавісці да ворага і гарчай любові да працоўнага чалавечтва. Любы верш Маякоўскага на палітычную тэму — глыбока асабісты, любы верш на асабістую тэму — наскрэзь сацыяльны. «Агітка» Маякоўскага — гэта яго лірыка, а лірыка Маякоўскага — гэта вялікая сілы агітацыя за сацыялізм.

Маякоўскі алчуваў сябе ўдзельнікам барацьбы рабочага класа, непасрэдным будаўніком сацыялізма. Гэта дало магчымасць выдатнаму таланту Маякоўскага развіцца ў поўную сілу. Гэта зрабіла Маякоўскага лепшым, таленавітым паэтам совесці эпохі, — паэтам, праўдзіва і страшна аалюстраваўшым у сваёй творчасці справы, думкі і пачуці совескага народа.

Пазія Маякоўскага жыве і будзе доўга жыць, натхняючы працоўных і алаваць за шчаслівае жыццё.

Жадані Маякоўскага абудуша. Яму, як і другім чэсным, непакіснам барацьбітам рэвалюцыі, —

«общим памятником будет постерновый в боях социализма».

ПЛЕНУМ ВІЦЕБСКАГА ГАРКОМА ПАРТЫ

ВІЦЕБСК. 10 красавіка адбыўся чарговы пленум Віцебскага гаркома КП(б)В. На пленуме было абмеркавана пытанне аб ходзе справаздачна-выбарчай кампаніі партыйных органаў па Віцебскай арганізацыі КП(б)В. Пленум вызваў тав. Гусева ад абавязкаў

першага сакратара гаркома ў сувязі з пераходам яго на работу другім сакратаром аргбюро ЦК КП(б)В па Віцебскай вобласці. Пленум выбраў выконваючым абавязкі першага сакратара гаркома тав. Анасьева — першага сакратара аргбюро ЦК КП(б)В па Віцебскай вобласці.

СПРАВАЗДАЧНА-ВЫБАРЧЫЯ СХОДЫ

Учора ў Менскай гарадской партыйнай арганізацыі пачаліся справаздачна-выбарчыя сходы.

Па Сталінскаму раёну пачаліся сходы ў партарганізацыі Акадэміі навук, завода імя Варашылава, телеграфна, Бездрына.

Па Нагановіцкаму раёну — у партарганізацыях фабрыкі імя Тэльмана.

Па Варашылаўскаму раёну — у партарганізацыях друкарні імя Сталіна, дрэваапрацоўчага завода імя Малацова, школы Наркамюста, культасветшколы, 1-га Клінічнага гарадка, ЦК Чырвонага крыжа, панчошна-трыкатажнай фабрыкі «Чырвоны тэкстыльчык», скуртрэста, рэдакцыі «Звязды», фабрыкі індывідуальнага паштыву і інш.

Е. УСЕВІЧ

Владзімір Маякоўскі

(Да 8-й гадавіны з дня смерці)

У вершы, напісаным В. Маякоўскім за некалькі тыдняў да смерці і зворнутым у «камуністычнае далёка», паэт гаворыў:

«Мой стих трудом громаду лет прорвет и явится весомо, грубо, эрми, как в наши дни вошел водопровод, сработанный еще рабами Рима».

Упаўнёнасць паэта, што яго верш прарве «громаду лет» заснавана не на самаўпэўненні, а на любові і вярварнай павазе да працоўных рэвалюцыйных мас, барацьбе якіх Маякоўскі радасна аддаў свой надзвычайны талент.

Маякоўскі пісаў дваццаць год у першыя годы літаратурнай дзейнасці ён быў хутчэй бунтаром-адзіночак, чым сапраўдным пралетарскім рэвалюцыянерам. І тым не менш, ахвіляючы позіраем усё жыццё Маякоўскага, яго творчы шлях у цэлым, можна з поўным абгрунтаваннем сказаць, што ён быў непрымырым ворагам капіталістычнага грамадства. Маякоўскі рэзка процістаўляў у сваёй творчасці грамадскія вярхі грамадскім пісам, страся аааламаш высокую маральную каштоўнасць пралетарыяту ў параўнанні з сатымі, ажыўшымі ўдасінікамі. Яшчэ ў паэме «Облако в штанах» (1915 год) Маякоўскі пісаў ад імя прыгнечаных нізюў:

«Мы, каторжано города — лепрозория, где золото и грязь не знавали проказу, — мы чище венечанского лавозья».

морями и солнами омытого сразу» Ніякавісь да капіталістычнага свету, яго быту, маралі біла з кожнага радка вершаў Маякоўскага. Ён ярасна выкрываў бесчалавечнасць капіталістычнага грамадства, двудушнасць жыццява, спянявага гуманізма буржуазіі, асабіва ярка выяўляўшы сваю міраотную сутнасць у часе сувеснай імперыялістычнай вайны.

Гэта вайна выкрыва буржуазную падвільку вельмі многіх «рэвалюцыйна» настроенных інтэлігентаў, якіх, будучы ахвепены шавіністычным, военным чадом, прыняліся пахлэдтваць і падганяць на бойню мільёныны масы працоўных дэялаў наймыж жменікі багачства.

Рухомы палкай нянавісцю да буржуазнага грамадства, Маякоўскі зрадуе, у чыіх інтарэсах вядзецца крываваа бойна. Сярод усеагульнага шавіністычнага вышчы, ён знайшоў у сабе мужнасць падняць голас супроць анішчальнікаў вайны. У абураных вершах Маякоўскі пісаў:

«Единственный человек, средь воя, средь визга, голос подполью днесь».

Літаратурныя праціўнікі Маякоўскага, у паражанай большасці сваёй аказваючыся ў вынікузлейшымі ворагамі народа, усяляк прававалі адарочыць гераічна, сапраўды рэвалюцыйны пратэст паэта супроць імперыялістычнай вайны, ажыўляючы паму «Бойна и мир» і другія антынасенныя вершы Маякоўскага «нархчлівым, індывідуалістычным бунтам», «інтэлігентскім гуманізмам» і т. л. Толькі тупіца мог не заўважыць рэзкага і рашучага адраэнення бунта Маякоўскага ад індывідуалістычнага бунта мяччанскага інтэлігента.



Владзімір Владзіміравіч Маякоўскі

Маякоўскі ні пры якіх умовах не мог прымірыцца з ладом прыгнечання і эксплаатацыі бунт яго быў акіраван не супроць тых або іншых «невядома» гэтага ладу, а супроць самага асноўнаў яго, супроць прыгнечання чалавек, супроць упіжэння чалавечага дастоіства.

Вялікую Кастрычніцкую сацыялістычную рэвалюцыю Владзімір Маякоўскі сустраў з вялікай радасцю і творчым уздымам і без малейшых хістанняў стаў у рады на барацьбітоў. Прызнаўшы Кастрычніцкую сацыялістычную рэвалюцыю сваёй рэвалюцыйнай, прызнаўшы партыю большэвікоў чынай партыяй, якая здольна прывесці чалавеч

### ЗВОДКА НКЗ БССР

аб ходзе сяўбы і вывазкі гною па абласцях і раёнах БССР на 10 красавіка 1938 г. (у проц.)

ВОБЛАСЦІ І РАЁНЫ	Усяго па БССР		Усяго па абласцях і раёнах		Пасевы гною	Вульбы	Пасевы папавіц	Высеса пад аралнай гною	Прадукцыя вадкасцяў
	Усяго	у проц.	Усяго	у проц.					
Усяго па БССР	1,8	3,7	3,2	0,4	0,15	4,3	41,5	4,4	
Беларуская вобл.	0,8	1,8	1,3	0,1	0,02	1,5	39,2	2,2	
Аршанскі	0,01	0,02	0,02	—	—	5,5	45,9	3,0	
Асвейскі	—	—	—	—	—	14,7	60,1	0,3	
Багушэўскі	—	—	—	—	—	—	31,6	—	
Бешанковіцкі	—	—	—	—	—	—	39,0	—	
Ветрынскі	0,03	0,1	0,1	—	—	0,1	35,0	—	
Віцебскі	—	—	—	—	—	—	25,2	—	
Гаралінскі	—	—	—	—	—	—	33,3	1,5	
Дрысенскі	—	—	—	—	—	—	32,0	—	
Дубровенскі	0,01	0,03	0,1	—	—	—	7,7	24,0	0,3
Дзельніцкі	—	—	—	—	—	—	78,8	—	
Лепельскі	—	—	—	—	—	—	36,8	—	
Лясненскі	—	—	—	—	—	—	61,9	1,3	
Менскі	—	—	—	—	—	—	11,9	41,8	9,6
Мінска-Масляноўскі	—	—	—	—	—	—	14,4	36,5	—
Слуцкі	—	—	—	—	—	—	12,3	35,7	47,7
Талачынскі	—	—	—	—	—	—	13,3	—	
Ушачскі	0,1	0,1	—	—	—	—	76,6	—	
Чашнінскі	0,1	0,3	0,4	—	—	—	4,8	83,6	—
Гомельская вобл.	0,6	1,4	0,9	—	0,04	—	3,4	33,8	2,7
Веткаўскі	—	—	—	—	—	—	—	25,9	3,3
Гомельскі	0,3	0,6	—	—	—	—	0,3	41,8	0,9
Добрунскі	1,1	2,4	1,0	—	0,3	—	3,7	47,3	1,0
Жлобінскі	0,9	1,6	2,2	—	0,4	—	16,0	41,6	1,8
Жураўніцкі	—	—	—	—	—	—	—	24,6	1,2
Кармянскі	—	—	—	—	—	—	—	35,4	—
Лоеўскі	5,2	15,3	14,4	—	0,1	—	7,2	42,4	11,6
Ратнаўскі	0,1	0,1	—	—	—	—	0,9	25,3	10,2
Рыбінскі	1,4	4,1	—	—	0,1	—	7,0	111,6	2,9
Славянскі	—	—	—	—	—	—	—	27,4	—
Уварыцкі	0,3	0,7	—	—	—	—	11,5	27,4	1,1
Церахавіцкі	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—
Чэрнінскі	0,2	0,5	0,5	—	—	—	5,0	52,0	3,6
Магілёўская вобл.	0,1	0,1	0,1	—	—	—	2,3	33,7	0,5
Асіповіцкі	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—
Бабруйскі	—	—	—	—	—	—	—	32,3	—
Белашанскі	—	—	—	—	—	—	—	14,3	—
Бярэзінскі	—	—	—	—	—	—	—	25,2	0,6
Быхаўскі	0,04	0,1	—	—	—	—	1,8	29,1	0,4
Горакі	—	—	—	—	—	—	—	29,9	—
Драбінскі	—	—	—	—	—	—	—	43,2	—
Касцюковіцкі	0,1	0,2	—	—	—	—	—	35,6	5,3
Кіраўскі	—	—	—	—	—	—	—	39,0	—
Клімавіцкі	—	—	—	—	—	—	—	19,1	0,7
Кічыўскі	—	—	—	—	—	—	—	26,1	—
Крычаўскі	—	—	—	—	0,1	—	0,6	76,5	—
Мастыцкі	—	—	—	—	—	—	—	29,8	2,6
Менска-Масляноўскі	0,8	0,1	—	—	—	—	10,3	23,4	0,1
Піпуніцкі	—	—	—	—	—	—	—	66,9	0,3
Хойніцкі	0,1	0,4	—	—	—	—	—	31,0	—
Чарняўскі	—	—	—	—	—	—	—	30,4	—
Чырвоная вобл.	0,4	0,6	0,6	0,5	0,4	—	2,2	49,2	1,2
Дарыўскі	—	—	—	—	—	—	—	44,6	—
Бялыніцкі	—	—	—	—	—	—	—	52,4	—
Грэцкі	—	—	—	—	—	—	—	49,4	—
Заслаўскі	0,1	0,2	—	—	—	—	—	42,2	—
Копыльскі	0,9	2,2	2,2	—	—	—	4,2	65,7	2,2
Крупскі	—	—	—	—	—	—	—	21,0	0,6
Лагойскі	0,1	—	—	—	—	—	—	2,4	58,9
Лядоўскі	—	—	—	—	—	—	—	47,8	—
Лясненскі	—	—	—	—	0,4	—	1,6	70,2	4,0
Лухавіцкі	—	—	—	—	—	—	—	58,0	0,3
Слуцкі	0,5	1,7	1,3	—	0,5	—	3,5	44,7	2,0
Смалевіцкі	—	—	—	—	—	—	—	34,9	—
Смалавіцкі	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—
Старавіцеўскі	0,6	1,3	0,3	—	0,4	—	3,8	36,4	1,5
Старобінскі	4,7	8,8	7,0	12,1	4,7	—	18,7	71,1	11,1
Удзельніцкі	0,3	0,1	—	—	0,7	—	—	41,3	—
Халопенскі	—	—	—	—	—	—	—	1,9	91,7
Чэрвеньскі	—	—	—	—	—	—	—	23,9	—
Чырвоная вобл.	1,7	1,7	1,2	0,2	1,6	—	1,1	59,0	1,3
Палеская вобл.	17,1	46,9	34,1	5,5	0,6	—	15,0	40,8	39,7
Брагінскі	15,2	35,5	27,5	0,3	0,3	—	26,8	25,8	34,6
Ігуцкі	—	—	—	—	—	—	—	25,3	—
Даманавіцкі	20,1	55,6	38,5	1,5	0,3	—	5,3	44,5	46,4
Бельскі	24,9	70,1	37,5	27,6	1,2	—	12,3	38,8	59,8
Жыткавіцкі	15,2	51,2	28,1	—	2,6	—	3,0	42,3	26,6
Камарынскі	30,2	84,7	84,0	22,7	1,4	—	37,6	47,2	68,6
Калатвіцкі	16,4	52,2	37,0	5,4	0,2	—	16,0	44,4	47,3
Жельчынскі	21,0	66,1	66,0	39,1	4,2	—	7,5	41,9	48,9
Маазыцкі	19,6	58,9	32,1	1,2	—	—	20,6	63,7	53,7
Нараўлянскі	26,4	79,2	76,7	6,4	0,3	—	19,7	61,5	55,6
Парыцкі	8,9	21,4	15,9	—	0,3	—	3,9	41,0	17,1
Прыпяцкі	8,3	32,3	17,6	—	—	—	4,0	42,9	24,5
Тураўскі	30,9	79,0	55,0	10,3	4,2	—	30,2	64,2	72,0
Хойніцкі	23,1	57,0	39,0	—	—	—	21,3	37,0	48,1



Разгортваннем барацьбы за высокі ступень ўраджайнасці калгасні і рабочыя саўгасу па аварот СНК БССР і ЦК КП(б) Беларусі аб арганізацыі большай барацьбы за ўраджайнасць на 1938 год. На здымку — рабочы саўгас «Шчынава», Клімавіцкага раёна (але на направа: т. Дзятка, Дзяткаў, Лешчына, Ноўгародскі, і Парчаў доўгавольны аварот СНК БССР і ЦК КП(б) Беларусі).

### НА КАЛГАСНЫХ ПАЛЯХ

### ЗАЦЯГВАЮЦЬ СЯЎБУ КАНЮШЫНЫ

**МОЦІСЛАЎЛЬ.** (Спец. нар. «Звязда».) Варта запячаць у старэйшых калгас «Комінтэрн», Жодаскага сельсавета, тав. Селязэва, калі трэба рабіць падсею канюшыны па азімых пасевах, як ён падрабіла растлумачыць:

— Канюшыну трэба сеець адразу, як толькі з падсею згоніць снег. Ранішні замаразкі па кровай ледзяной корцы, па-першае, добра хадзіць сяўбітам, а, па-другое, як гэта корка растане, то насенне канюшыны вільгацю ўпаўне ў глебу і ніякі вепер яе талі не салдыме.

Аб гэтым простым абавязковым правіле добра ведае не толькі адзін тав. Селязэў. Таксама гэта добра ведаюць усе калгаснікі і старшані калгасу Моціслаўскага раёна, але яны зноў паўраўнаважана са складу «Загонтэр». Аднак, з завазенага насення ішчэ 107 пачаткаў працавае ляжаць на складах і на сёньнішні дзень. На працягу гэтых двух тыдняў ніх не маглі сабрацца зборць канюшыну калгасу імя Кагановіча і «Трактар», Доўгавольскага сельсавета, калгас «Чырвоная руна», Забалацкага сельсавета, і рад іншых калгасу.

Усё гэта яскрава сведчыць аб тым, што ў Моціслаўскім раёне не ўдалося належна ўвагі канюшыны і злучыцца зацягваюць тэрміны яе сяўбы.

**Н. ВІШНЕУСКИ.**

### ПАДКАРМЛІВАЮЦЬ АЗІМЬЯ

**КАМАРЫН.** (БЕЛТА). Азімья пасевы вышлі з зімы вельмі добрымі. Але гэта ніяк не супакойвае калгаснікаў. У большасці калгасу, каб пабачыць высокага ўраджаю, праводзіцца падкармка азімых.

Брыгада таварышаў Беднага з калгаса «Чырвоная Украіна» правяла падкармку азімага жыта сьвіным паёмтам на плошчы 5,5 гектара. У мінулым годзе гэта брыгада атрымала з трох гектараў 180 цнт збожжа.

Звычайна калгас «Ніжні Дняпровец» тав. Калейчук Галя падкармка сямітравы 3 гектары азімага жыта. У гэтым калгасе праводзіцца падкармка азімых на плошчы ў 22 гектары.

### АДНААСОВНІКІ УСТУПАЮЦЬ У КАЛГАСЫ

З першых-жа дзён паліных работ пачаўся прыліў аднаасовных гаспадарак у калгасы Клічэўскага раёна. Гэтымі днямі ў калгас імя Калініна, Клічэўскага сельсавета, уступіла 7 аднаасовных гаспадарак. У калгас імя Сьвядлова і «Чэлюскінец», Я. Слабодскага сельсавета, уступіла па 4 гаспадаркі, у калгас «Уперяд», Ваевіцкага сельсавета, — таксама 4 гаспадаркі. Ёсць прыліў у калгасы Даўжыцкага і іншых сельсаветаў.

Новыя калгаснікі ўключаюцца ў работу калгасу.

**Я. НРЫСНАВЕЦ.**

### ЧАМУ НЕ ВЫКОНВАЕЦА ФІНАНСАВЫ ПЛАН

**ВІЦЕБСК.** (Нар. «Звязда».) 417,182 рублі складае доўг калгасу, калгаснікаў і аднаасовнікаў раёна дзяржаве за першы квартал 1938 года. Нама ні аднаго віду паліва, на якому-б раён поўнасьцю разлічыўся.

Па падаходнаму падатку план у першым квартале выканан толькі на 54,3 проц. Ад калгаса «Скра» (старшыня тав. Петухоў) яшчэ належыць падаходнага падатку за 1937 год 1.598 рублёў. 1.000 рублёў вінен за 1937 год калгас «Большэвік» і т. д.

Яшчэ горш абстаіць справа з выкананнем культбору. План першага квартала выканан толькі на 37,4 проц. Можна назваць цэлы рад сельсаветаў, які ганеба адстаюць. З іх «першае» месца займае Бабініцкі сельсавет (старшыня т. Шаўноў). Ад гэтага сельсавета паступіла культбору ўсяго толькі 9,6 проц. Па такіх сельсаветах, як Сялюпкі, Даўжанскі, Зарнаўскі, Вяліка-Летчанскі, паступленні культбору складаюць 25—40 проц.

У чым прычына такога прарыву ў выкананні фінансавы план?

Асноўная прычына заклячаецца ў тым, што сельсаветы ўхіліліся ад правядзення масава-растлумачальнай работы, не мабілізуюць калгаснікаў і аднаасовнікаў на свечасовае і акуртавае выкананне сваіх абавязанстваў перад дзяржавай. Фінансавы секцы сельсаветаў развалены, камсолы бяздзейнічаюць.

На фоне бяздзейнасці раду кіраўнікоў сельсаветаў характэрна адзначаць узорную работу старшыні Міхалёўскага сельсавета дэпутата Вархоўнага Савета БССР тав. К. П. Власенкава. За кароткі тэрмін сваёй работы ў сельсавете тав. Власенкаў дабіўся поўнай уплаты ўзносаў па падліцы на пазыку калгаснікам і аднаасовнікам, чаго няма ні ў адным другім сельсавете раёна.

У раёне ёсць факты грубага парушэння фінансавай дысцыпліны. Так, сакратар Віцебскага сельсавета тав. Клімовіч самавольна пазычыў калгасу імя Кірава 1.500 рублёў на гаспадарчыя выдаткі з бюджэтных сум (самаабкладанне, пазыка і інш.).

Па асабістому прызначэнню загадчыка райфіндзела тав. Волкава, апарат райфіндзела не правяў патрабнай аператыўнасці ў сваёй рабоце. Інспектары фіндзела мала працуюць з сельсаветамі і калгасным фінансавым актывам, не маюць з ім штопаўнамоцнай сувязі. Пры фіндзеле ёсць дзве вымярныя касы, але калгаснікам і аднаасовнікам рэдка паведваюць ад ліі прыбыткі гэтых кас, што адмоўна адбіваецца на паступленні палівакоў. Да ўсяго гэтага трэба дадаць ліберальна адлісны райфіндзела да зноўных непаспяхаў.

Негэта сказаць, каб аргумент раі выкананне не займаўся пытаннімі фінансавы план. На паслядніх аргументах гэтае пытанне ставілася не раз, праводзіліся нарады і т. д. Але ўсё гэта не ўліваецца з арганізацыйна-масавай работай непасрэдна ў сельсаветах і калгасу.

**СТАХАНАЎСКІ РАЗГОН**

Апошнія брыгадныя сходкі ў нова-механічным цэху мекскага заводу імя Кірава прайшлі даволі бурна. Маладыя токары гораха абмяроўвалі сацыялістычны дагавор з варыянтывамі. Кожны пункт падлягаў дэталюму разгляду.

Кіраўні ўступілі ў саборніцтва. Ніякіх перабоў у рабоце не можа быць. Працаваць прадуктыўна ўсё 420 мінут! 9 красавіка здарылася маленькае непрыемнасць — стаханавец Рачоўскі спыніў свой станок; яма матэрыялаў. Праз поўгадзіну на дошцы саборніцтва з'явілася першая маланка: «Па віне загадчыка загадоўчага склада тав. Жыцкоў токар Рачоўскі працяў 15 мінут з-за адсутнасці жэзта (50-міліметравага). Гэты кароткі баявы сігнал напарэджвае супроць дэлейнага паўтарэння такіх рэчаў.

З першых-жа дзён саборніцтва токары ўзялі стаханавіцкі разгон. Восе Рубенчык (змена майстра т. Крайндзель) павялічыў сваю прадукцыйнасць за тры дні з 144 да 200 проц. Зянько — з 103 да 158 проц., Рачоўскі — з 125 да 190 проц., Варшэна (змена майстра т. Бурдзішоўскага) — з 156 да 318 проц. Гэта толькі пачатак.

У другім канцы цэха, у сласарна-зборачнай брыгадзе майстра тав. Неспіца над вэрштатам нагнуўся мала-

### СПАБОРНІЧАЮЦЬ 30 БРЫГАД

На скурзаволзе «Большэвік» уступіла ў саборніцтва 3

### ВЯЛІКІ ПАДАРОЖНІК

50 год таму назад памёр вялікі рускі падарожнік Нікалай Нікалаевіч Мікуха-Маклай.

Скончыўшы ў Пецярбургу гімназію і ўніверсітэт, Нікалай Нікалаевіч прадаўжаў асвету за граніцамі. Аб'ездзіўшы ўсю Сібіральскую буржуа і азнаёміўшыся з жыццём і бытам еўрапейскіх народаў, Нікалай Нікалаевіч у 1866 годзе паехаў разам з вядомым прафесарам Гекелем на постраў Мадэару.

У 1867 годзе Мікуха-Маклай наведаў Канарскія астравы на Атлантычным акіяне, а ў 1869 — Марока. Ён вывучаў таксама краіны Паўднёвай Амерыкі.

Асабліва вядомы яго даследаванні Новай Гвінеі, дзе ён быў 4 разы і жыў 4 гады. У Новай Гвінеі Нікалай Нікалаевіч пазнаёміўся з папуасамі, карыстаўся ў іх вялікім павагам, што падарожнікам удалася вельмі рэдка.

Сяброўкай асноўны Нікалай Нікалаевіч да папуасаў даў магчымасць блізка вывучыць жыццё і быт гэтага народа, які знаходзіўся на вельмі нізкім ступені развіцця і гэтым прынесіў вялікую карысць не толькі для вывучэння гісторыі і культуры папуасаў, а і гісторыі развіцця ўсяго чалавецтва.

Бухта, дзе выслаўся Нікалай Нікалаевіч, і зараз у гонар вялікага рускага падарожніка носіць назву — Берг Маклая.

Мікуха-Маклай пабыў таксама на астравах Мікранезіі, аб якіх пакінуў падрабязнае апісанне, астравах Меланезіі і ў Аўстраліі.

Пераканаўшыся са сваіх шматлікіх падарожжаў у шырокім распаўсюджванні заходняга тыпу насельніцтва для прадажы яго ў рабства, Мікуха-Маклай, ужо будучы вядомым падарожнікам, выступіў з рашучым пратэстам супроць гэтага. Ён паступіў як паслядоўны гуманіст, верны сын вялікага свабодлюбывага рускага народа.

Нікалай Нікалаевіч у сваіх падарожжах быў адзін, пакінуўшы і непадтрыманым царскім самадзяржаўем, адлучаючы ад свайго народа, хаця і любімы ім.

Знаёмы пажылы хворы паўднёвай малярыі ў 1887 годзе, Нікалай Нікалаевіч вярнуўся ў Пецярбург і заняўся апісаннем сваіх падарожжаў. 14 красавіка 1888 года білагітная смерць сымналі гэта вельмі каштоўна і карыснае рабату, абарвала цікавае, поўнае прыгод і гераічных подвігаў жыццё.

Напісаныя Нікалаем Нікалаевічам навуковыя работы па географіі і саалогі выданы на мовах народаў СССР і ў многіх замежных краінах. Сабраныя ім багачыня калекцыі знаходзяцца ў Акадэміі Навук.

Толькі пасля Вялікай сацыялістычнай рэвалюцыі Нікалай Нікалаевіч Мікуха-Маклай азнаёміў сваё поўнае прызначэнне. Толькі пралетарыят, сапраўдны наследнік усёго лепшага, што стварыла чалавецтва, па дастойству ацаніў вялікага падарожніка, сапраўднага сына гераічнага рускага народа.



Палівае рэйны за работай. НА ЗДЫМКУ (злева направа) — чырвонаармейцы Г. П. Запору, Л. А. Парыкаў і Н. С. Шапорука.

### БЕЛАРУСКІ ПАВІЛЬЁН НА ЎСЕСАЮЗНАЙ С-Г ВЫСТАЎЦЫ

Выставачны камітэт БССР зацвердзіў у асноўным праект унутранага мастацкага афармлення Беларускага павільёна ўсеаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі. Павільён мае плошчу ў 1.000 квадратных метраў. Яго ўдзельнічаюць скульптары, якія адлюструюць тэму: «Роскі БССР, атрымаўшы свай дзяржаўнасць у рэвалюцыя Вялікай Кастрычніцкай рэвалюцыі, у рэвалюцыя перамогі Леніна-Сталіна».

Адзінага павільёна прысяцаюцца тэма: «Таварны Варанілаў сярэд каласніку на свяце пасія манебраў». Усталяваны на рад скульптур. Адна з іх — фігура тав. Сталіна — будзе вышыняй у 3 метры, вышыня астатніх скульптур — «Беларускі народ гатоў да абароны соцьялі-

стачнай рэліжыі». «Дарганічкі на п'ясту», «Льнянарналіччына» і інш. — па 2 метры.

У пяцёр залы павільёна наведвальнікі выстаўкі ўбачыць велізарны стэнд у выглядзе стала, накрывае абрусам, вышыняй у беларускіх ствёл. На стаце — у вядомай хрустальнай вазе, у шклянках шапах — багачце прадукцыі каласіку розных плады, фрукты і г. д.

Мастакі і скульптары скарыстаюць для афармлення павільёна масовыя матэрыялы — дрэва, шкло, тэракот (аб'ёмная гліна), ільняныя ткані і т. д. Таў матэрыялам для вырабу скульптур з'яўляюцца тэракот. Дзяржаўныя гэрбы СССР і БССР будуць зроблены з каларовага трайблага шкла, асноўныя стэндзі для экспанатаў — з шкла, а стэлажы стэндзі — з паленнай лавы.

Аўтар праекта — заслужаны дзеят Беларускага В. Е. Патлі (Масква) і мастацкі Беларуска мастакі Л. Ю. Кроль і В. Я. Топаз.

### ПРАДУКЦЫЯ ПТУШКАГАДОУЧЫХ СТАНЦЫЙ

11 інкубатарна-птушкагадоўчых станцый і 1 птушкасоўгас нашай рэспублікі сёння выведць 521.700 куранат і качанат. Інкубатары закладзены на 126.735 яек. Калінінскія інкубатарныя станцыя ўжо вывела 2.555 куранат.

Жлобініцкі птушкасоўгас за першы квартал 1938 года вывёў 20.012 качанат. На гэты-ж час 1937 года было вывезена 300 птуш. Праа кожныя тры дні соўгас будзе вывядзець 2.100—2.200 качанат. Усяго соўгас выпусціць 60 тысяч качанат — змест 60 тысяч у мінулы годзе.

### АДВАЖНЫ УЧЫНАК ТАВАРЫША КАСПЕНКІ

ЖЛОБІН. Днямі ў вёсцы Радуса загарэлі тры хаты. У адным ахоценым палымем доме аталася хворая каласніца Хрыстына Дролд. Рыжыкушыны жывілы, член сельсавета тав. Каспенка Іван праа акно прабраўся ў хату і выратаваў каласніцу. Калі тав. Каспенка выкінуў праа акно маемасць каласніцы і вылез на вуліцу, у хале абвалілася столь.

За праўдзіннаў адвагу праздзіннаў сельсавета вынес тав. Каспенку падаку.

### САМАДЗЕЙНЫ ДЖАЗ-АРКЕСТР

МАГІЛЕЎ. 5 год пры клубе шаўковай фабрыкі імя Куйбышава існуе духавы аркестр з 18 музыкантаў. У рэпертуар аркестра многа песень і маршаў. Цяпер аркестр рыхтуецца да 1 мая. Разуваўца творы кампазітараў-класікаў Фарадзіна, Чайкоўскага, Вердзі, Грыга і інш. Пры клубе являюцца створан джаз-аркестр для якага набыты інструменты на 9 тысяч рублёў. Джаз разуваўць «Калюк». «Марш вадалаваў» і інш. Яго выступленні перад рабочымі фабрыкі карыстаюцца вялікім поспехам. Джаз аркестр рыхтуе новы рэпертуар да выступленняў у дні першамайскіх свят.

### Д. Я. ПРАНОВІЧ

12 красавіка 1938 года ад цяжкай хваробы аўчасна памёр актывіў Удэльній грамадзянскай вайны, член ВКП(б) з 1919 года Дзмітрый Якаўлевіч Прановіч. Ушоў ад нас стойкі баяўнік, чылы таварыш, скарны і чоны чалавек. Усё сваё сямейнае жыццё ён аддаў партыі Леніна-Сталіна.

Пасля скапчэння грамадзянскай вайны тав. Прановіч працуе на адвазнай савецкай і гаспадарчай рабоце ў якасці старшыні сельсавета, дырэктара соўгаса, МТС і на іншай рабоце.

Тав. Прановіч бераспарна янавышоў свае велья, прагнуў вучобы. У 1931 годзе ён скончыў кавмуз, а ў 1934 годзе паступіў вучыцца на Гісторыя Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, дзе і азнаёміўся да апошняга часу, азнаёміўшы чыноўны курс. Павагай і любоўю карыстаўся тав. Прановіч сярэд студэнцтва ўніверсітэта.

Надзвычай цяжка страціў, дарагі таварыш.

ГРУПА ТАВАРЫШАЎ.

### НАМЕСНІК АДВАЗНАГА РЕДАКТАРА І. М. ОФЕНГЕЙМ.

### МЕНСК У ДНІ ПЕРШАМАЙСКАГА СВЯТА

Працоўныя сталіцы БССР дзейсна рыхтуцца да першамайскага свята. На заводзе, фабрыках і ўстаноўках працуюць на заказі і гурты аб першамайскім святах: гурты мастацкай самадзейнасці рэктарыў спецыяльнымі праграмамі да ўрачыстых вечаў.

Пісьмовы будзе першамайскае ўпрыгожанне плошчаў, вуліц і сквераў. Гарлаўскія першамайскія камісія зацвердзіла плян святаўнага афармлення Менска.

Упрыгожанне адлюструе існасць і радаснае жыццё савецкага народа, вялікі перамогі нашай краіны, атрыманія пад кіраўніцтвам партыі Леніна-Сталіна, удаванае магчымасці БССР — фарсіста Савецкага Саюза на рубяжы а капіталістычным Захадам.

Плошча імя Леніна будзе ўпрыгожана на тэму: «Партыя Леніна-Сталіна — праваднік і арганізатар пераможнага будаўніцтва сацыялізма». Наасуроч будаўнічымі трыбуны, над Домам металістаў, узвысіцца вялікі сцяг з партрэтамі Леніна і Сталіна. Ніжэй, таксама на сцягах, будзе партрэт членаў Палітбюро ЦК ВКП(б). Фасад Дома ўрада ўпрыгожана партрэтамі Леніна і Сталіна, гірляндамі электрагваў. На абодвух крылах зверху ўгэ будзе алушчаны чырвоныя палотнічкі з гербамі савецкіх рэспублік.

Сквер (Савецкая вуліца) з боку вуліцы Энгельса адлюструе тэму «СССР — радзіма пралетарыяў усяго свету». Тут прыняе ўнагу ільняваны абеліск 10-метравай вышыні з партрэтамі Леніна і Сталіна і гербам СССР. Побач будзе ўстаноўлены маляўнічыя пано, паказваю-

чы ішчаслівыя народы СССР, і па баках — працоўныя Іспаніі і Кітая, якія вядуць працоўныя нашай краіны. З боку Чырвонаармейскага вуліцы сквер упрыгожыцца на тэму: «Магчыме абароназдольнасць СССР».

Працоўныя нашай рэспублікі з радасцю рыхтуцца да выбараў у Вярхоўны Совет БССР — гэта будзе адлюстравана на ўпрыгожанні паяна Волі.

«БССР — баявы фарпост Савецкага Саюза на заходніх граніцах» — гэта адлюструе ўпрыгожанне Вакзальнай плошчы. Значна месца прысяцаюцца героям Арктыкі. Па Савецкай вуліцы, ля будынка Дзяржабанка, будзе ўстаноўлен велізарны шар з паказам маршрута дрейфовай крмы. Побач — партреты адважных заваявальнікаў Паўночнага палюса.

Арктыкі і маляўнічымі калянамі выйдзю працоўныя на першамайскую лэманстрацыю. Каляны ўпрыгожыцца на тэму: «Партыя Леніна-Сталіна — праваднік і арганізатар пераможнага будаўніцтва сацыялізма», «Вялікая дружба народаў СССР — залог нашых перамог», «Прынятыяне доблеснай савецкай рэвалюцыі», «Жыць стала лепш, жыць стала веселі» і інш.

У дні свята на вуліцах і плошчах адбудуцца народныя гулянні. На аўтамашках выступіць актывісты і ўдзельнікі гурткаў мастацкай самадзейнасці. На 2 мая намечана адкрыццё парка культуры і адпачынку імя Горкага, дзе таксама адбудуцца масавыя гулянні. На свята ў сталіцу запрашаюцца 300 стыханаўцаў-каласніку Менскай вобласці.

### 900 ЗАЯЎ У ВАЕННЫЯ ВУЧЫЛІШЧЫ

КІЕЎ, 12 красавіка. (БЕЛТА). У кіеўскія ваенныя вучылішчы паступіла ўжо звыш 900 заяў ад маладых рабочых, служачых, каласнікуў, вучыў сярэдніх школ, студэнтаў вышэйшых навуковых устаноў, якія жадаюць прысячыць сваё жыццё службе ў рэдах слаўнай Чырвонай Арміі.

Вучаль VIII класа 97 школы г. Кіева

Сяргей Баглей у сваёй заяве піша: «Прашу залічыць мяне ў бронетанкавае вучылішча. Абавязваюся апраўдаць высокую званне камандзіра-лейтэнанта РСЧА. Усе свае сілы аддам на абарону сацыялістычнай радзімы. Няхай вядомай ворагі, што мы, савецкая моладзь, любім сваю бацькаўшчыну і заўсёды гатовы стаць на яе абарону».

### ЗА ДРЭННАЕ КІРАЎНІЦВА НАСЕННАВОДЧЫМІ ГАСПАДАРКАМІ—ДА СУРОВАЙ АДНАЗНАСЦІ

За зрыў снабжэння раённых насеннаводчых гаспадарак сартавым насеннем і неўкамплетаванне іх аграрнамі нарком земляробства СССР тав. Р. І. Эйхе зняў з работ і аддаў пад суд начальніка Смаленскага абласнога вясельнага аддзела т. Касых. За незалежнасць кіраўніцтва раённымі насеннаводчымі гаспадаркамі абвештана вымова наркому земляробства Казахскай ССР тав. Кузанава. Сурова вымова абвештана наркому земляробства Крымскай АССР т. Ярачану.

Тав. Эйхе пелярэдыў начальнікаў вясельных аддзелаў Алтайскага і Краснаарскага краёў, Архангельскай, Валдаўскай, Нова-Сібірскай, Омскай, Калінінскай і Кіраўскай абласцей і наркому земляробства Башкірскай АССР, што калі яны не прымуць рашучых мер па паліпшэнню кіраўніцтва раённымі насеннаводчымі гаспадаркамі, яны будуць прыняты да суровай адназначнасці. (БЕЛТА).

Народа абмеркавала пытанні — аб задачку друку ў сувязі з выбарчай кампаніяй кіруючых партарганаў, выбараў у Вярхоўны Совет БССР і па-сеўнай кампаніі.

### АБЛАСНАЯ НАРАДА РЕДАКТАРАЎ РАЁННЫХ ГАЗЕТ

ВІШЭБСК, 13 красавіка. (Нар. «Звязда»). Сёння ў вялікай зале Дома сараў разам з рабочыяўраўчым актывам адбылася абласная нарада рэдактараў газет 20 раёнаў, якія ўваходзяць у Віцебскую вобласць.

Нарада абмеркавала пытанні — аб задачку друку ў сувязі з выбарчай кампаніяй кіруючых партарганаў, выбараў у Вярхоўны Совет БССР і па-сеўнай кампаніі.

### АБ ДАЗВОЛЕ ВЕСНАВОГА ПАЛЯВАННЯ НА ДЗІЧ У 1938 ГОДЗЕ

ПАСТАНОВА СОВЕТА НАРОДНЫХ КАМІСАРАЎ БССР

Совет Народных Камісараў БССР пастанавіў:

1. Дазволіць вясной 1938 года на тэрыторыі БССР паляванне на селянскіх уоўх парод качак (з маікам, чучалам і падобнымі качкамі), а таксама вадзішчынаў на цягу ў тэрмін з 12 красавіка па 6 мая ўключна.

2. Паляванне на цячарукоў і рабчыкаў катэгорычна забараняецца.

3. Нагляд за выкананнем гэтай пастановы ўключыў на Дзяржаўную інспекцыю палявання і зверагадоўлі Наркамзема БССР, органы РС Міліцыі і лясную варту.

Старшыня Совета Народных Камісараў БССР А. КАВАЛЕЎ.

Кіраўнік спраў Совета Народных Камісараў БССР М. МАНЬШАЎ.

3. Нагляд за выкананнем гэтай пастановы ўключыў на Дзяржаўную інспекцыю палявання і зверагадоўлі Наркамзема БССР, органы РС Міліцыі і лясную варту.

Старшыня Совета Народных Камісараў БССР А. КАВАЛЕЎ.

Кіраўнік спраў Совета Народных Камісараў БССР М. МАНЬШАЎ.

### Дзяржстрах БССР

У адпаведнасці з пастановай СНК Саюза ССР ад 3 лютага 1938 г. за № 111.

«АБ ДЗЯРЖАНЫМ СТРАХАВАННІ МАЕМАСЦІ ПРАДПРЫЕМСТВАЎ, УСТА НОУ І АРГАНІЗАЦЫЙ» ОРГАНАМІ ДЗ ЯРЖСТРАХА

### АДКРЫТ ПРЫЁМ ДОБРАВОЛЬНЫХ СТРАХАВАННЯЎ

на выпадак стыхійных бядот маемасці ніжэйпаказаных арганізацый і устаноў:

1. Устаноў, якія знаходзяцца на мясцовым бюджэце і азнаваліцца пад іх вядомым падтрыманствам, як-так маемасці мясцовых саветаў дэпутатаў працоўных (апрача жыллёнага фонда, які надлігае страхаванню ў абласных гарадах), дэлегатэ мясцовага вышэйшага аддзелаў комунальнай гаспадарчы і дорабату і комунальных прадпрыемстваў — электрастанцый, трамвайных паркаў, прадпрыемстваў аўтагустранспарта, вадарарадоў і канальнага, утылізавадоў, лаваяў, прахляў, гасіліцы, інтэрнату і т. д.
2. Сацыяльна-культурных устаноў, якія знаходзяцца на мясцовым, абласным або раённым бюджэце і г.сп. разнастайных арганізацый, злучаю, дзятчыка пад вядомым установаў, якія знаходзяцца на мясцовым бюджэце, як-так: абшчары, клубы, хаты-чыталні, тэхнікумы, дзіцячыя яскі, думы каласнікуў, тэатры, кіно, салаторні, думы адпачынку, пошчынікі, аэбулаторыі, фізкультурнае ўстаноў і т. д.
3. Прамысловых прадпрыемстваў абласнога, раёнага і сельскага падтрыманства.
4. Мясцовых, абласных і раённых гаўдыяў.
5. Жыллёна-будаўнічых кааператываў, не ліквідаваных па закону ад 17 кастрычніка 1937 г.

На страхаванне прымаюцца бязвымады, паловакна ўзростным пашэй устаноў і арганізацый, як-так: будыноў і інвентар, праадпрыемствы і абсталяванне і знаходзячыся ў вытворчасці скрапавыя, шофавыя і гатонныя вырабы, матэрыялы і тавары, да складан і ў магазінах.

Страхаванне вклучаюцца на гадычны тэрмін. Тавараматэрыялыныя каштоўнасці могуць страхаванне на тэрмін менш года. Пачатак адназначнасці Дзяржстраха — 8 для вклучэння страхавання.

ЗА ФЭМІ ДАВЕДКАМІ ПА ПЫТАННЮ ВКЛЮЧЭННЯ ГЭТЫХ СТРАХАВАННЯЎ НАЛЕЖЫЦЬ ЗВЯРТАЦЦА С ІНСПЕКЦЫІ ДЗЯРЖСТРАХА.

УПРАВЛЕННЕ ДЗЯРЖСТРАХА НКФ БССР.

### УСЁ ДЛЯ ДАМСКАГА ТУАЛЕТА!

У магазінах МЕНГОРПРАМІАНДЛЯ

№ 3 — Ленінская, 9/2  
№ 17 — Ленінская, 19  
№ 20 — Ленінская, 4

№ 31 — пр. вул. Д. Беднага і пл. Волі.  
№ 44 — Ленінская, 22.

### ЁСЦЬ У ВЯЛІКІМ ВЫБАРЫ

ПАРОФКІ, КАСЫНАЧКІ, КАФЕРНЫЯ, ЖАВО, ПАЛЬЧАТКІ, РОЗНЫЯ ЛЕНТЫ, ПАЯСКІ, ГУЗІК РОЗНЫЯ, СУМКІ, ЛЮСТЭРКІ, КІШАНЬВЫЯ І ДЛЯ СУМАК, ПАРТМАНЭ, ГРЭБНІ І РАСЧОСКІ, ЗАЖЫМКІ ДЛЯ ВАЛОЎ, БРОШКІ, ВРАСЛЕТКІ, ПУДРАЇНЦЫ, КАРУНКІ І ВЯЛІКІ АСАРТЫМЕНТ І ВЫБАР КАСМЕТЫЧНА-ПАРАФУМЕРНЫХ ТАВАРАЎ.

Менгорпрамгандаль

Беларускі дзяржаўны драматычны тэатр

14 красавіка

Аб'ём № 163

БЕЗ ВІНІ ВІНАВАТЫЯ.

Дзяржаўны музыкамеды БССР (яўр. тэатр БССР) 14 красавіка

«СВАДЫБА В МАЛІНОВКЕ»

Пачатак у 8 г. 15 м.

Гукавы кіноаэтар «Чырвоная зорка»

«ОСТРОВ СОКРОВИЩ»

УПРАВЛЕННЕ СЯЦЕЙ ГОР. МЕНСКА

ПРАПАНУЕ ФЭМ ПРАДПРЫЕМСТВАМ І УСТАНОВАМ, ЯКІЯ НАМА. ЧАЮЦЬ ЗРАБІЦЬ

### ІЛЮМІНАЦЫІ ДА ПЕРШАМАЙСКІХ СВЯТ,

ПРАДСТАВІЦЬ НЕ ПАЗНЕЙ 20 КРАСАВІА Г. Г.

У АДДЗЕЛ АБАНЕНТАЎ (Савецкая, 136) НАСТУПНЫЯ ВЕСТКІ:

1. Назва прадпрыемства і адрас.
2. Колькасць і магчымасць маркуемых да ўключэння кропак.
3. Ці з'яўляюцца ўключэнне ілюмінацыі па шчытчыку ці апрача шчытчыку.

Дзёвал на вклучэнне ілюмінацыі павінен быць выбран на ўстаноўленай форме да 25 красавіка.

Электра-лампны для ілюмінацыі павінен быць выбран.

Ілюмінацыі, уключаныя без дазволу, будуць ЗАРАЗ ЖА ВКЛЮЧАНЫ І ВІНОЧНЫЯ І ІХ УКЛЮЧЭННІ ПРЫПЫНЧУТЫ ДА АДНАЗНАСЦІ.

ПАСЛЯ 20 КРАСАВІА НИЯКІ ЗАЯЎКІ ПРЫМАЦА НЕ БУДУЦЬ.

ЭЛЕКТРАСТАНЫЦА.

ХІМІКА-ФАРМАЦЕВІТЫЧСКАЯ ФАБРЫКА

ГАЛЕН-МОСКВА

ТРЕБУЙТЕ ВО ВСЕХ АПТЕКАХ И МАГАЗИНАХ САНГИГИЕНЫ И ПРОМТОВАРОВ

**ГИОЛАН**  
Нафталано-дифеновая мазь  
Разр. НКЗдравом.  
Средство против прышей, сыпи, чесотки, крапивницы, зудящих кожных пр.

**АНЕСТЕЗОЛ**  
Новейшее средство против герпеса.  
Устраняет боль, зуд, кровотечение и трещины на слизистой оболочке полости рта.

**АСТМАТОЛ**  
Курительное средство против астмы и удушьяного кашля.  
Действует на дыхательный центр, облегчает дыхание и устраняет спазмы бронховых мышц.

**ВАГИЛЕН**  
Вагинальные противозачаточные свечи.  
Одобрено комиссией НКЗдрава по борьбе с абортами.

**АЛЛИЛСАТ**  
Корелизованная чесночная вытяжка.  
Разр. НКЗдравом.  
Рекомендуется врачами при обшем атеросклерозе с гипертонией и без гипертонии, при атонии кишечника, колитах с ваключением в анамнез и при являющахся сердечной астмы.

**ОФТАЛЬМОЛЬ КУПРУМ**  
Разр. НКЗдравом  
Гомеопатическая глазная мазь для лечения заболеваний конъюнктивы, трахомы, фолликулярного катаракта и других болезней слизистой оболочки глаза.

**БОМ-БЕНГЬЕ**  
(Метгало-салициловый бальзам)  
Разр. Учен. Мед. Советом НКЗ.  
Лечебно-успокоительное средство при острым и хроническом ревматизме, палатра, палватра, ангине, мигрени и нервническом кнх болях.

**СЕКАРОВСКАЯ ЖИДКОСТЬ**  
Вытяжка из семенных желез Русской НКЗ.  
Применяется против истощения, упадка сил, полового бессилия и неврастении во всех ее видах.

ПРИ ОТСУТСТВИИ НА МЕСТАХ СООБЩАЙТЕ: МОСКВА, НЕГЛИННАЯ 25, СООБЩИМФАРМТОР.

ДА УВАГІ СІХ ГАПЛЮЮЧЫХ АРГАНІЗАЦЫЯ НАСЕЛЬНІЦТВА

Беларуская кантора ГАЛОУКАНСЕРВА

### СКУПЛЯЕ ШКЛОТАРУ—

### БАНКІ І БУТЭЛКІ

3-ПАД БАГОТВАВА ПРАДУКЦЫІ ПА ФАКТАЧНАМУ КОЛТУ, а таксама 15-ПІРОВЫЯ БУТЭЛКІ

АДРАС СКАДА: МЕНСК, вул. Остроўскага, 4.

МАГАЗІН — Савецкая, 13.

ЛАРКІ: плас. пас. Комітэраў, і Лагойскі тракт.

БАЗЫ — у Гомелі і Віцебску.

ГОМЕЛЬСКАМУ СКЛАДУ БЕЛПЕЧАНАВІТВА

### ПАТРЭБЕН

ВОПЫТНЫЯ ФАРМАЦЭТ.

АПЛАТА ПА ДАГАВОНАСЦІ.

Звяртацца па адрасу: г. Гомель, Герасімаўскага, 48, тэл. 8-48.

Студэнты IV курса гісторыя Беларуска дзяржаўнага ўніверсітэта выказваюць глыбокае жагучае спачыненне свай аўчачыні павінага ПРАНОВІЧА Дзмітрыя Якаўлевіча, студэнта IV курса гісторыя.

Партыйны камітэт і рэктарыят Беларуска дзяржаўнага ўніверсітэта з глыбокай жалем наведваюцца ад заўчаснай смерці ПРАНОВІЧА Дзмітрыя Якаўлевіча — старога члена партыі, студэнта ўніверсітэта, наслэдаваўшага 12 красавіка 1938 г. і выказваюць глыбокае спачыненне яго сямі.

Прыбром і камітэт камсамола Беларуска дзяржаўнага ўніверсітэта з глыбокай жалем наведваюцца ад заўчаснай смерці студэнта IV курса гісторыя БДУ, удзельніка грамадзянскай вайны ПРАНОВІЧА Дзмітрыя Якаўлевіча, і выказваюць спачыненне яго сямі.